

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І MИHCKAГA AБКОМА КП(б)Б

№ 89 (6668) | 17 красавіка 1940 г., серада | ЦАНА 10 КАП.

АБ АДМЕНЕ ГАРНЦАВАГА ЗБОРУ ЗА ПЕРАПРАЦОЎКУ ЗЕРНАВЫХ, БАБОВЫХ, КРУП'ЯНЫХ, РЫСУ І МАСЛІЧНЫХ КУЛЬТУР

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)

У межах пашырэння работы млыншай калгасаў і мясных Саветаў, аблічэння калгасаў і калгаснікаў і павелічэння іх зацікаўленасці ў памале зярна і перапрацоўцы млыншых культур для харчовых і фуражных патрб, Совет Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральны Камітэт ВКП(б) пастаўляюць:

- 1. Алімпіць з 1-га ліпеня 1940 года спыняе гарнавага збору натурой, паступаючага ў даход дзяржавы, за перапрацоўку зернавых, бабовых, круп'яных, рысу і маслічных культур на ўсіх дзяржаўных, калгасных і кааператывных млинах, крупуарушнях і маслабоянях і ўстановах за перапрацоўку ўказаных культур грашову плату.
2. Прапанаваць Советам Народных Камісараў Саюза ССР і Аўтаномных республік, краёвым і абласным выканаўчым камітэтам, пры ўстаўленні парэальных норм дзяржаўных паставак зярна калгасам, улічыць неабходнасць перанясення ад калгаснікаў на калгасы тую колькасць зярна і сланечніка, якую атрымлівала дзяржава на гарнавага збору ад калгаснікаў.
3. Грашовая плата за перапрацоўку зярна, бабовых, круп'яных, рысу і маслічных культур на млинах, крупуарушнях і маслабоянях, належачыя калгасам, устаўляюцца праўдзіннымі калгасам, а на млинах, крупуарушнях і маслабоянях, належачыя мясцовым Советам, — мясцовымі Советамі ютутаў працоўных у межах, прадуважаных пастановамі Саветаў Народных Камісараў Саюза ССР.
4. Прапанаваць калгасам завесці свае млыны, асабліва ваказаныя і ветраныя, аграматваць і прывесці ў поўны парадак існуючыя млыны, а мясцовым сельскім і партыйным органам — аказваць калгасам неабходную садзеінасць у гэтай справе.
5. Абавязваць дзяржаўныя, кааператывныя арганізацыі і калгасы, маючыя млыны, крупуарушні і маслабояні, здаць загатоўчым пунктам Загатоўнае ўб'е паступішыя да 1-га ліпеня 1940 года гарнавага зярна і сланечніка не пазней 10-га ліпеня 1940 года, з алатай яго на ўмовах, існаваўшых да выдання гэтай пастановы.

Старшыня Савета Народных Камісараў Саюза ССР В. МОЛАТАУ. Сакратар Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) І. СТАЛІН.

15 красавіка 1940 г.

Строга захоўваць дзяржаўную дысцыпліну

Наша рэгіма дасягнула велізарных поспехаў на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Складнікі шчыльнай забяспечылі рэалізацыю рэспубліканскай працы, умацавалі эканамічную і палітычную магутнасць савецкай дзяржавы, узялі на неабходную вышыню абароназдольнасць нашай краіны, павялічылі матэрыяльны і культурны ўзровень шырокіх мас працоўных.

На XVIII з'ездзе партыі тав. Молатаў гаварыў: «Мы павінны дабіцца таго, каб усе нашы работнікі, ад малых да вялікіх, заўсёды паямагалі аб сваёй адказнасці перад дзяржавай і пародам, заўсёды паматалі аб сваёй абавязку берачы народнае дабро і абыходзілі з ім па-гаспадарску, праводзілі эканомію ў расходах і на справе берачы народную казенніцу».

Трэба, аднак, прама сказаць, што імя тае ўсе нашы гаспадарнікі, кіраўнікі ўстаў, прадпрыемстваў, наркаматаў павінаваць, прыклады большае дысцыпліна завесці ў сваёй штодзённай рабоце. Ёсць вялікае фактаў, калі дырктывы вышэйшых арганізацый груба парушаюцца, калі не берачыся народнае казенніца.

Дзім ў газеце «Звязда» ў артыкуле «Пашчынаў з растанняраваннем дзяржаўных сродкаў» прыведзена нямаля прыклады, як некаторыя кіраўнікі наркаматаў і прапарыянтаў запускаяць грубае парушэнне савецкіх законаў і транжыраваць народныя сродкі. Так, Белгандар Гарадзкая (у праўдзінным г. Галенці) раз бярэжыцца за 1939 год на прэміі і дапамогі 39.000 рублёў. Не пакрыўдзіць сябе і галоўбух гэтай каморы Ельшын, які атрымаў «спрэмію» 2.550 рублёў. Вельмі шчодрымі здадзямі аказаўся народом харчовай прамысловасці БССР г. Горыні, з вельма многа трысты і прапарыянтаў разбярэжлі пад выглядом усякага роду прэміі і дапамогі сотні тысяч рублёў дзяржаўных сродкаў.

Згодна ўказання Наркамфіна Саюза ССР, фінансавыя аддзелы выканому абавязаны штомесячна праводзіць рэвізія работы палаточных агентаў. Аднак Смаляцкі, Халоднікі і іншыя раёны ігнаравалі гэтае ўказанне. У Халоднікім раёне, напрыклад, ёсць такія сельсоветы, дзе рэвізія не праводзілася больш года. Там, дзе асуджаныя кантроль, стварэння глеба для раскардання і транжыравацца дзяржаўных сродкаў.

Наша партыя і Урад заўсёды віль бялісцую барацьбу з канцыляршчынай, бюрацратызмам. Дзяржаўная дысцыпліна для савецкага работніка — гэта першы за ўсё. Які Узор пельшчынаванасці плавае загаліч халопеніцкага раённага дэла. На запытанне мінскага абласнога фінансдэла, што зроблена халопеніцкім раённааддзелам для выканання прапаноў па акту рэвізіі, загадчык гэтага аддзела даў кароткі адказ: «Нічога не зроблена». І ўсё. Два разы мінскі аблфінансдэла выклікаў для даклада аб выкананні фінансавых загадчыка Смаляцкага раённааддзела. Апошні не толькі не прыхаў, але не пачыў назват патрэбны адказы на гэтае запрашэнне. Вось узор «людымінаваасці» фінансавых работніка. І з гэтым мінска партыйныя і савецкія органы!

У межах выдання пастановы СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 25 студзеня 1939 года Беларускае абавязваў таварыства свядзівкай кааператывнае штомесячна праводзіць інвентарызацыю тавара-матэрыяльных каштоўнасцей. Гэтыя ўказаныя не выконваюцца. Так, напрыклад, браўніскае сельсо, Батомскага раёна, на працягу чацвэра года не праводзіла інвентарызацыю. Не правядзена інвентарызацыя ў многіх сельсо Круцкага, Гроцкага і іншых раёнаў.

15—16 красавіка ў вялікай зале палітбюро Дома ўрада праходзіў сход актыва мінскай партарганізацыі, на якім прысутнічала 1.900 чалавек — партыйных, савецкіх і гаспадарчых работнікаў, самадзіяраў і палітработнікаў Мінскага гарнізона.

У прэдыуме схода — сакратары ЦК ВКП(б) тт. Панамарэнка, Кулагін, Грынава, Малін, Старшыня Савета Народных Камісараў БССР тав. Кісялёў, Старшыня Прэдыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Наталевіч, унаўважаны Камітэй партыйнага кантролю пры ЦК ВКП(б) на БССР тав. Захарай, сакратар Мінскага абласнога і гарадскога камітэта партыі тав. Матвееў, член Ваеннага Савета Беларускай Асобай Ваеннай Акругі тав. Смалячоў, члены бюро абласнога і гарадскога камітэта партыі.

Пасля выбарыня дэзавога прэдыума з вялікім удывам і пад доўга неўмаючую авалю ўсіх прысутных сход выбраў патрэбны прэдыум у составе членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з праўдзіром народна і патхніцелем нашых перамог таварышам Сталіным.

З прыкі і зместоўным дакладам аб выніках сакваіцкага пленума ЦК ВКП(б) выступіў старшыня Соўнаркома БССР тав. Кісялёў.

У сваім даклазе тав. Кісялёў ахарактарызаваў рашэнні, прынятыя пленумам ЦК ВКП(б). Асабліва паграбана дакладчык спыніўся на пастанове аб змяненні ў палітыцы загатоўкі і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў. На канкрэтныя прыклады асобных калгасаў рэспублікі тав. Кісялёў паказаў, што існаваўшая раней сістэма паставак зярна і прадуктаў жывялагадоўчых дзяржаве не стымулявала барацьбу за рэвізію грамадскай жывялагадоўчій у калгасах, за атрыманне высокіх ураджаў.

Таварышу СТАЛІНУ

ДАРАГІ ІОСІФ ВІСАРЫЕНАВІЧ!

Сход актыва Мінскай гарадской партыйнай арганізацыі, складаны для абмеркавання вынікаў чарговага пленума ЦК ВКП(б), першае сваё слова любі і адданасці плае Вам, нашаму мудраму правадзіру, другу і настаўніку.

Мы выключна рады адзначыць, што ажыццяўляючы рашэнні гістарычнага ХVIII з'езда ВКП(б) і Вапы, таварыш Сталін, укаваны ў галіне знешняй палітыкі, партыі, савецкі народ атрымаў новую бліскучую перамогу і яшчэ раз даказаў ўсім свету, што «Савецкі Саюз не быў і ніколі не будзе аброўй чужой палітыкі, што СССР заўсёды праводзіў і будзе праводзіць сваю ўласную палітыку, не лічычыся з тым, ці падабацца гэта панам з іншых краін, або не падабацца» (Молатаў).

Наша Чырвоная Армія, наш Ваенна-Морскі Чырвоны Флот праводзіў плуны гераізма ў барацьбе за абарону нашых паўночна-заходніх граніц і беззапаснасці калябоды сацыялістычнай рэвалюцыі — горада Леніна.

Чырвоная Армія і Ваенна-Морскі Чырвоны Флот разграмілі чужыны сілы раду імперыялістычных краін і паказалі, якой грознай, пераможнай, усебакуаруаючай сілай з'яўляецца многаліміяны савецкі народ, поўны гарачым пачуццём любі да сваёй радзімы, настаяннай гатоўнасцю сцверні ў параток усіх, хто пастыгне на заваяванне сацыялізма.

Мы, узброеныя Вапымі, таварыш Сталін, укаванымі аб капіталістычным акружэнні, улічваючы складавасць цяперашняй міжнароднай абстаноўкі, паказам і поўнасцю вітаем рашэнне VI Сесіі Вярхоўнага Савета ССР, якая заперыла ў бюджэце на 1940 год 57 мільярд рублёў на дайсіннае ўмацаванне нашай магутнай Чырвонай Арміі!

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АБ ДНІ ВЫБАРАЎ ДЭПУТАТАЎ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ ССР АД КАРЭЛА-ФІНСКАЙ ССР

- 1. Назначыць выбары дэпутатаў у Вярхоўны Совет ССР ад Карэла-Фінскай ССР на 16 чэрвеня 1940 года. Старшыня Прэзідыума Сакратар Прэзідыума Масква, Крэмыль. 15 красавіка 1940 г.
- 2. Аб'явіць пачатак выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Совет ССР ад Карэла-Фінскай ССР з 16 красавіка 1940 года. Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АБ УТВАРЭННІ ВІПУРСКАЙ (ВЫБАРГСКАЙ) ВЫБАРЧАЙ АКУРГІ ПА ВЫБАРАХ У СОВЕТ САЗУА

- На падставе артыкула 34 Канстытуцыі ССР і арт. арт. 21, 23 і 24 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет ССР» утварыць Віпурскую (Выбаргскую) выбарчую акругу № 613 па выбарах у Совет Саюза з цэнтрам у г. Віпурі (Выбаргу) у складзе саветаў: Віпурі, уключаючы воласці Сяіярві і Юханес. Іакі, Кякісальмі (Кесгольскі), Курыйскі, Сартавала (Сердобальскі), уключаючы населены пункт Варгіся, Сальмі, уключаючы населены пункт Дуйваара і Куойсіаа. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмыль. 15 красавіка 1940 г.

ПАДРЫХТОЎКА ДА ДНЯ БОЛЬШЭВІЦКАГА ДРУКУ

Мінскі абком КП(б)В прыняў рашэнне аб падрыхтоўцы і правядзенні дня большэвіцкага друку — 5 мая. Дзень друку ў гэтым годзе будзе праводзіцца пад знакам барацьбы за рэалізацыю рашэнняў XVIII партыйнага з'езда, рашэнняў ЦК ВКП(б) аб пастаўленні партыйнай прапанавы ў сувязі з выпускам «Кароткага курсу гісторыі ВКП(б)», сакваіцкага Пленума ЦК ВКП(б) і VI Сесіі Вярхоўнага Савета ССР, а таксама барацьбы друку за пашырэнне правядзенне вясновай сяўбы і ўмацаванне сувязі газет з масамі. Па абласці з 5 па 15 мая будзе праведзена дэкада большэвіцкага друку. Партыйным арганізацыям прапанавава ў час дэкады правесці на прадрывствах, ва ўставах, у саўгасах і калгасах гутаркі на тэмы: «Дзень і Сталін — арганізатары большэвіцкага друку», «Друк Савецкага Саюза» і інш. У гэты-ж час абудовацца раённыя і гарадскія з'езды рабэўскараў пачаць і пачаць рэдактары газет аб рабоце з рабэўскарамі і задачы друку ў барацьбе за выкананне рашэнняў партыі і ўрада. У Мінску і Барысаве абудовацца агульнавадарскія сходы партыйнага, комсомольскага і профсаюзаўнага актыва, работнікаў друку і інтэлігенцыі, прысвечаныя дню большэвіцкага друку. (БЕТА).

Не глядзячы на ўсе магчымыя шырокага развіцця пружкаводства, толькі ў 1,72 проц. калгасу рэспублікі ёсць пружкаводчыя фермы. Гаворыць аб азначэнні гарнавага збору, тав. Кісялёў адзначыў, што збор гэты на рэспублікі складае толькі 3—4 проц. усіх паступішчэй, а намінальна выдаткі былі вельмі вялікімі. Тав. Кісялёў патрэсіў неабходнасць прыкладзення ў надрах мясцовай мяншавы гаспадаркі. У межах развіцця мяншавы гаспадаркі пры Соўнаркомі БССР стварэння спецыяльнае ўпраўленне.

У заключэнне тав. Кісялёў заклікаў большэвіцкую сталіцу разгарнуць вялікую палітыка-масавую работу па раз'ясненню шырокім калгасным масам рашэнняў сакваіцкага пленума ЦК ВКП(б) і змагання за іх поўнае ажыццяўленне.

Пасля даклада тав. Кісялёў разгарнуўся ажыццяўленні спрэчкі. Першым выступіў начальнік мінскага абласнога зямельнага аддзела тав. Свіноў. Ён указаў, што сельскія Мінскай абласці з вялікім алдэбрэннем сустралі пастанову партыі і ўрада аб змяненні ў палітыцы загатоўкі і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў. Прыўвешы раў фактаў недаважыцкага выканання дзяржаўных планаў узмацнення калгасных жывялагадоўчых ферм, тав. Свіноў, аднак, нічога не сказаў актыву аб мерапрыемствах па стварэнню вакол Мінска гарнізона-бульбяной базы для забяспечэння пасыпінкага сталіцы.

Сакратар смалыцкага райкома партыі т. Гершман у сваім выступленні адзначыў, што змяненні ў палітыцы загатоўкі і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў значна паскарыла выкананне планаў мелірацыйных работ у раёне.

У адказ на рашэнні пленума ЦК ВКП(б) многія калгасы высюваўць сустрачныя планы асушкі балот. Так, напрыклад, калгас «Бароц волі» абавязваўся асушыць 150 гектараў, калгас «Добрая воля» — 100 гектараў.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АБ УТВАРЭННІ ВЫБАРЧЫХ АКУРГ ПА ВЫБАРАХ У СОВЕТ НАЦЫАНАЛЬНАСЦЕЙ АД КАРЭЛА-ФІНСКАЙ ССР

- На падставе арт. 35 Канстытуцыі ССР і арт. арт. 22, 23 і 24 «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет ССР» утварыць наступныя выбарчыя акругі па выбарах у Совет Нацыянальнасцей: Сегозерскі раён, Масельскі і Сегозерскі сельскі і ўрадоўскі сельскі саветы Мядзвжагорскага раёна. Ругозерская выбарчая акруга № 600 (цэнтр — г. Ругозерск). Раёны: Ругозерскі, Рабальскі і Туштукскі. Беламорская гарадская выбарчая акруга № 601 (цэнтр — г. Беламорск). Гор. Беламорск і сельсоветы: Шыжанскі, Сухавалацкі і Вірэмскі Беламорскага раёна. Беламорская сельская выбарчая акруга № 602 (цэнтр — г. Беламорск). Беламорскі раён (без гор. Беламорска і сельсоветаў: Шыжанскага, Сухавалацкага і Вірэмскага).

- Масельская выбарчая акруга № 603 (цэнтр — г. Кемь). Гор. Кемь і рабочы пасёлак Рабоча-аэраўскі. Кемская сельская выбарчая акруга № 604 (цэнтр — г. Кемь). Раёны: Кемскі (без г. Кемь і рабочага пасёлка Рабоча-аэраўскі) і раён Калевалы. Лоухская выбарчая акруга № 605 (цэнтр — г. Лоухі). Гор. Куолаярві і ўсе населеныя пункты ў раёне Куолаярві і раёны: Лоухскі і Кесенскі.

- Віпурская (Выбаргская) гарадская выбарчая акруга № 606 (цэнтр — г. Віпурі (Выбарг)). Гор. Віпурі (Выбарг). Віпурская (Выбаргская) сельская выбарчая акруга № 607 (цэнтр — г. Віпурі (Выбарг)). Павеці: Віпурі (уключаючы воласці Сакіяры і Юханес) і павеці Іакі. Кякісальская (Кесгольская) выбарчая акруга № 608 (цэнтр — г. Кякісальмі (Кесгольскі)). Павеці Кякісальмі (Кесгольскі).

- Сартавальская (Сердобальская) выбарчая акруга № 609 (цэнтр — г. Сартавала (Сердобаль)). Павеці: Сартавала (Сердобальскі) і Курыйскі (уключаючы населены пункт Варгіся).

- Піткранская выбарчая акруга № 610 (цэнтр — г. Сальмі). Воласці павеці Сальмі: Сальмі, Ішнілахці, Суйтама, Санлахці. Суодрская выбарчая акруга № 611 (цэнтр — г. Суодрі). Воласці павеці Сальмі: Суодрі і Карпеселья (уключаючы населены пункт Дуйваара і Куойсіаа).

- Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмыль. 15 красавіка 1940 г.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АБ РЭГІСТРАЦЫ АКТЎ ГРАМАДЯНСКАГА СТАНУ ў Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях БССР

- 1. Устаўніць з 20 красавіка 1940 года ў Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях БССР рэгістрацыю актў грамадзянскага стану (нараджэнне, смерць, шлюб, развод і т. д.) у органах ЗАГС.
- 2. Зробіць гэта з 20 красавіка 1940 года службелімі рэлігійных культаў залічы нараджэнні, смерці, шлюбам і т. д. захоўваючы законную сілу.
- 3. Актў грамадзянскага стану, зарэгістраваныя службелімі рэлігійных культаў пачынаючы з 20 красавіка 1940 года, лічыць несапраўднымі.
- 4. Метрычныя кнігі і іншыя дакументы (у тым ліку і архіўныя), якія знаходзіліся ў кансісторыях, парках, касцёлах, сінагогах, метрычных кнігах і т. д. налічваюцца да 20 красавіка 1940 года перадачы ў адпаведныя архівы запісаў актў грамадзянскага стану.
- 5. Народам Кам'арыяку Унутраных Спраў БССР выдаць інструкцыю аб парадку прабыі метрычных кніг, згодна артыкула 3 гэтага Указа.

- Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР А. ГОРКІН. Масква, Крэмыль. 15 красавіка 1940 г.

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АБ РЭГІСТРАЦЫ АКТЎ ГРАМАДЯНСКАГА СТАНУ ў Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях БССР

- 1. Устаўніць з 20 красавіка 1940 года ў Баранавіцкай, Беластоцкай, Брэсцкай, Вілейскай і Пінскай абласцях БССР рэгістрацыю актў грамадзянскага стану (нараджэнне, смерць, шлюб, развод і т. д.) у органах ЗАГС.
- 2. Зробіць гэта з 20 красавіка 1940 года службелімі рэлігійных культаў залічы нараджэнні, смерці, шлюбам і т. д. захоўваючы законную сілу.
- 3. Актў грамадзянскага стану, зарэгістраваныя службелімі рэлігійных культаў пачынаючы з 20 красавіка 1940 года, лічыць несапраўднымі.
- 4. Метрычныя кнігі і іншыя дакументы (у тым ліку і архіўныя), якія знаходзіліся ў кансісторыях, парках, касцёлах, сінагогах, метрычных кнігах і т. д. налічваюцца да 20 красавіка 1940 года перадачы ў адпаведныя архівы запісаў актў грамадзянскага стану.
- 5. Народам Кам'арыяку Унутраных Спраў БССР выдаць інструкцыю аб парадку прабыі метрычных кніг, згодна артыкула 3 гэтага Указа.

- Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР М. КАЛІНІН. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР Л. ПАПКОУ. 14 красавіка 1940 г. Мінск.

ПАРТЫЙНА ЕЖЫЦЦЕ

БОЛЬШЭВІКІ ПЕРАБУДОУЮЦЬ ЖЫЦЦЕ

БЕДАСТОР, 15 красавіка. (Спец. нар. «Звязды»). Сёння на канферэнцыі разгледзены асаблівае пытанне па справаздачы гаркома партыі. Азім за атрыманы пачынаюцца на трыбуны дэлегаты канферэнцыі. Яны раскажваюць аб тым, як большэвікі перабудоўваюць жыццё ўмоўнаў пераходнага ўзросту, як пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі расвітае новае жыццё народа.

— Комуністы чыгуначнага дэпо, — гаворыць тав. Бабакін, — павялічылі сабой усе машыністы. Прымяняючы свой багаты стажанушка-кравяноўскі вопыт, яны сталі ўважліва пазнаваць тэхнічныя скорасці, скарацілі тэрміны прамысловы, вырашылі павялічыць вагі. Ленінскія рабочыя тт. Астапавіч, Ракоўскі, Басіянэў і многія іншыя паслалі прыкладу камуністаў, і стаханушкі рух у дэпо расце. Партыйная арганізацыя правала вялікую работу па ачышчэнні дэпо ад варожых і чуждых людзей. Большасць рабочых павялічыла. Паравоза-вагоннамоўны парк прыведзены ў парадак. Аднак рухомы састаў скараціўся значна і павялічыў сваёй магчымасці. У гэтым напрамку не абходна добра папрацаваць.

Партыя і ўрад працягваюць вялікія клопаты аб працоўных заходніх абласцей БССР і, у прыватнасці, аб працоўных Бедастока.

— На другі квартал, — гаворыць тав. Шыль, — нам апаўчаны велізарныя фонды прамысловых і харчовых тавараў. Але ганяльчыя арганізацыі яшчэ слаба папрацавалі, ганяльчы сетка разгортаецца марудна.

Рад дэлегатаў востра крытыкуе гарком за дрэннае кіраванне партыйнымі партыйнымі арганізацыямі, за няўвагу да палітычнага росту камуністаў.

Тав. Сарокін з партыйнай арганізацыі чыгуначнай лініі гаварыць: шмат раёнаў а халоду ў гарком, прасіў дапамагчы ў рабоце, патрабаваў указанняў, але іх не атрымаў.

На працягу чатырох месяцаў адзед пранямаюць гаркома не пакапаўся, як камуністы асабліва марксіска-ленінскі тэорыя, і толькі пера самай канферэнцыяй прыйшлі з гаркома і спыталі.

АПРАЎДАЦЬ ДАВЕРЭ ПАРТЫІ

ЛІСА. (Спец. нар. «Звязды»). Заключыў сваю работу першая партыйная канферэнцыя большэвіцкай Ліскага раёна, Баранавіцкай абласці.

У справаздачнай дакладзе аб рабоце райкома партыі сакратар райкома тав. Асадух падаў вынікі выключна вялікай работы, акая прароблена раённай партыйнай арганізацыяй за справаздачны перыяд, і наменці ў чарговыя заданні.

Усе работа партыйнай арганізацыі праходзіла пад ажаным барышам за ажыццяўленне рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), за арганізацыю і ўмацаванне савецкай улады ў раёне і ператварэнне яго ў адзін з пераходных раёнаў абласці.

Партыйная арганізацыя Ліскага раёна, як і ўсе арганізацыі заходніх абласцей БССР, уся сваю работу накіроўвала да адной галоўнай мэты — ліквідацыі нястаткаў, культурнай адсталасці і неўдзячнасці, насамрэч польскіх капіталістаў і памешчыкаў. Трэба поўнаста ачышчыць жыццё ад урочкоўчых і адпачынальных капіталістаў, якія напалілі тут за дзясяці год гаспадарчання польскіх прыгнечальнікаў.

Якія-ж вынікі гэтай работы за кароткі перыяд? У заходніх абласцях БССР Ліска раён адносіцца да ліку адносна развітых у прамысловым адносінах. Выпуск прадукцыі нацыяналізаваў прамысловасці павялічыўся ў 1940 годзе па асобных прадпрыемствах да 170—400 процантаў, а ў некаторых выпадках — да 600 процантаў.

Больш 4 тысяч беспрацоўных атрымаў работу на ўзрэдзінных прадпрыемствах. Ураста зарплата рабочых. Напрыклад, на фабрыцы «Арда» сярэдні дзённый зарплата рабочага дасягнуў 8 р. 50 кап. супроць 1 злотка і 20 грошай пры ўладзе польскіх наоў.

Жанчына стала на адвольнай а мужчынаў рабочае атрымаць роўную зарплату. Расце прадукцыйнасць працы, разгортаецца стаханушкі рух у прамысловасці і на транспарце. На фабрыцы «Арда» звыш 60 чалавек пераключылі на вытворчы план першага квартала фабрыка выканала датармінова — 23 саваніка. 3 645 рабочых дэпо станцыі Ліса 539 уключылі ў сацыялістычныя сабярнішчы.

Не менш павялічылі вынікі ў галіне сельскай гаспадаркі. Большая частка і лепшыя землі наапаўчаны ў руках памешчыкаў, асабліка ў кулакоў. Ад савецкай улады былі выкінуты, безземельны і наапаўчаны саліне раёна атрымалі звыш 7 тысяч гектараў зямлі, 1178 кароў, 495 коней, 386 свіней, дастатковую колькасць лесу.

Намала зроблена для развіцця культуры і аховы здароўя. Дастаткова прывесці наступны факт. У гародзе было беспрацоўных: урачоў — 36, зубных урачоў — 17, фельчароў — 3, месіасцёр — 74, лабарантаў — 5, акушарак — 13. Зараз усе яны працуюць у новаарганізаваных у гародзе і сельсаведах медыцынскіх устаноўках, прычым у раёне яшчэ адчуваецца вялікі недахват медыцынскага персанала.

Так большэвікі Ліскага раёна не дэларанілі, а канкрэтнымі справамі, напружанай работай дамастрыроўвалі увагу і клопаты ланіска-сталінскай партыі і савецкага ўрада аб матэрыяльным добра-

хто які раззел вылучае па «Бароткаму курсу гісторыі ВКП(б)».

Аб гэтым-жа гаварыў дэлегат тав. Леквейнікі.

— Гарком не аказаў дапамогі камуністам, якія вывучаюць гісторыю партыі. Звыш недапушчальна, — гаворыць ён, — што гарадская партыйная арганізацыя не мае свайго Дома партыйнай асветы. У гародзе нехта дастаў тэорыю класікаў марксісма-ленінізма. Ён таксама адзначае амаць поўную асутнасць работы з кандыдатамі партыі.

Усе выступаўшыя падкрэслівалі задачу ўздымаць рэвалюцыйнай большэвіцкай пільнасці, рашучай ачысці савецкага апарата і гаспадарчых устаноў ад пранікнёных туды варожых аэлементаў. Дэлегат тав. Дзюгір прасіў канферэнцыю такі факт: Вялікавіцкі дэспрамагас сістэматычна зрываў план. Калі блізка паглядзець ў чым там справа, то аказаўся, што ў кіравніцтве дэспрамагас і на дэспрамагасі акапаліся ворат: два былі палкоўнікі, два рускія беларушчыны, адзін быў капітан, дэспрамагасцы і іншыя ізрай.

Неабходнасці далейшага паліяпненія справы народнай аховы здароўя прывясці сваё выступленне тав. Любаньскі.

Вялікай важнасці пытанне ўздымаў дэлегат тав. Чуркін.

— Неабходна, — гаворыць ён, — гэтага патрабуюць ад нас самі працоўныя, — сцерпі з твару гарода ўсе, што напамілае аб пракратым панаванні блылой Польшчы. Між тым некаторыя нашы работнікі працягваюць у гэтых адносінах яўнаў беспасечнасць.

Т. Чуркін, Бадаленка і іншыя ўказваюць, што масава-абаронная работа разгорнута вельмі слаба і што на гэту справу трэба звярнуць самую сур'ёзную ўвагу.

Выступаўшы ў спрэчках старшыня гарадскога выканаўчага камітэта тав. Гарэлік паставіў рад пытанняў у галіне ўзмацнення будаўніцтва гарадской гаспадаркі, правільнага захавання і скарачэння ня жылдэвага фонда.

Работа канферэнцыі прадаўжаецца.

А. РАБІНОВІЧ.

НА ВЫСОКІМ ІДЭЙНА-ПАЛІТЫЧНЫМ УЗРОЎНІ

НАВАГРУДАК, 15 красавіка. (Нар. «Звязды»). Раённая партыйная арганізацыя на справаздачна-выбарным сходзе на працягу двух дзён наапаўчана вынікі сваёй работы за 7 месяцаў. Кожны дзень гэтых «дзён» пачаўся з вываду і яркасі перажываемага з'яўляўся для працоўных раёна пэрым готам.

Цыфры і факты, прывезеныя ў справаздачным дакладзе сакратара райкома партыі тав. Цаліна, перакананаў гавораць пра штодзённыя клопаты нашай партыі і вялікага Сталіна аб вызваленні народа.

Комуністы, гаворачы аб вялікай рабоце, прыведзены партыйнай арганізацыяй, падкрэслілі большэвіцкай крытыцы бюро райкома партыі за слабае кіраванне партыйнымі арганізацыямі, асабліка ў галіне ўнутрыпартыйнай работы і марксіска-ленінскай вучобы. Вялікая колькасць камуністаў не працуе над сабой, не павышае свой ідэйна-палітычны ўзровень. Райком партыі слаба кіраваў таксама і камсомалам. За ўвесь час у райкомсомала прынята толькі 8 чалавек. Гэта гаворыць аб недастатковай сувязі камсомала з моладзю.

Член партыі дырэктар шклозавода «Неман» тав. Кронь гаварыў аб роцпе практычнасці працы, паліяпненні якасці прадукцыі. План першага квартала завод выканана на 110 проц. Завод поўнаста забеспечыў сыравінай. Прадукцыя яго будзе рэалізавана не толькі на ўнутраным рынку, але і на знешнім. Зараз завод рыхтуе экспанатаў для ўсесаюзнай сельгаспадарчай выставкі. На заводзе з кожным днём растуць новыя людзі. Многія з іх вылучылі на пасуду пачальніцкаў пэўнаў, брыгадзіраў і інш. Разам з тым, тав. Кронь справядліва крытыкуе райком за недастатковую апаўчанаў ў рабоце.

Інструктар райкома партыі тав. Хаенко сваё выступленне прывясці марксіска-ленінскай вучобе.

— Некаторыя камуністы, — гаворыць ён, — хваліцца, што ведаюць гісторыю партыі, а на справе аказаўся звыш ішае. Вось, напрыклад, камуніст тав. Разе-

ва заявіў мне, што ён прыступіў да вывучэння III раздзела гісторыі партыі. Калі-ж я спытаў, які перыяд у гісторыі партыі ахватвае II раззел, ён адказаў: «Новую эканамічную палітыку». Калі спытаў у камуніста тав. Жукава, ці вывучае ён гісторыю партыі, ён адказаў: «Я гісторыю партыі прайшоў на практыцы».

Выступаўшы падкрэсліў рэзкай крытыцы работу сакратара райкома партыі тав. Казакова, які даўскаў грубасці, адміністраванне ў адносінах камуністаў, нездаровае разгляранне на правільныя заўвагі з боку членаў партыі.

Са зместоўнай прамовай выступіў на сходзе першы сакратар Баранавіцкага абкома КП(б) тав. Тур. — гаворыць тав. Тур. — трэба ўдзяліць пытанню правядзення саўбы. Новаарганізаваныя катэды сваёй узорнай пастаўкай работы і правядзеннем саўбы павінны быць агітатарамі і прапагандастамі разгорвання катэдына будаўніцтва.

Тав. Тур паставіў пера партыйнай арганізацыяй рад задач па далейшаму ўмацаванню савецкай улады, паліяпненню партыйнай работы, марксіска-ленінскай вучобы.

На сходзе выступіў сустрыць бурнымі адпачынаемі ўздымаў саўбы з белафінамі тав. Сімакоў.

Раённы партыйны сход прыняў пастаўку, у якой наменча пазы раз канкрэтных мерапрыемстваў, накіраваных на паліяпненне ўсёй партыйнай работы, на разгорванне марксіска-ленінскай вучобы, узорнае правядзенне саўбы і т. д.

Сход прайшоў на высокім ідэйна-палітычным узроўні, пры вялікай агітыванасці камуністаў. У спрэчках выступіў 31 чалавек.

У новы састаў райкома партыі выбрана 9 чалавек. На адбыўшымся арганізацыйным пленуме райкома сакратарамі РК выбраны тт. Цаліні, Казакоў і Ваўчок.

З вялікім ўдзямам раённы партыйны сход прыняў тэлет прыватнай тэлеграфнай таварышчу Сталіну.

Г. МАЛІКІН.

РАБОТА ПРИЗНАНА ЗАВАЛНЯЮЧАЙ

ТРОДНА, 15 красавіка. (Нар. «Звязды»). На высокім ідэйна-палітычным узроўні праходзіў сёння спрэчка на справаздачнаму дакладу сакратара гаркома партыі.

Выступаўшы дэлегат расказаў аб велізарных поспехах, дасягнутых большэвікамі Гродна за справаздачны перыяд на ўсёх галінах гаспадарства, паліяпненні і культурнага жыцця. Апаўчанаў дэлегаты адзначалі рад недахопаў у рабоце гародскага камітэта партыі.

Дэлегат канферэнцыі т. Готліб прывясціў сваё выступленне пытаннем кіраванні гаркома партыйнымі партыйнымі арганізацыямі і стану ідэйна-палітычнага выхавання камуністаў. Асноўным недахопам т. Готліб лічыў слабае кіраванне партыйнай прапагандай.

— За чатыры месяцы майей работы ў дэпо, — гаворыць ён, — ніхто з гаркома партыі не пакапаўся, ад камуністаў нашай арганізацыі апаўчанаў марксіска-ленінскай тэорыі.

Задачы гародскага Дома партыі тав. Якута таксама адзначыў недастатковую ўвагу партыйнай прапагандае з боку гаркома. Да гэтага часу Дом партыі вельмі мае наапаўчана памішанна. Тры разы гарком выносіў па гэтым пытанню рашэнні, але ні адно з іх не выканана.

Многа ўвагі аддавалі дэлегаты пытаннем паліяпненню рэвалюцыйнай пільнасці, паліяпненню кіраванні прамысловасцю, камуніскай гаспадаркай і г. д.

Усё ў спрэчках выступіла 28 чалавек. Канферэнцыя прызнала паліяпненню лінію гаркома правільнай і практычную дзейнасць заваляючай.

На чарговыя пасяджэнні адбыліся выбары гаркома партыі, рэвізійнай камісіі і дэлегатаў на абласную партыйна-прапарандую.

Сёння адбыўся арганізацыйны пленум новаарганізаванага гаркома КП(б) тав. Пленум выбраву бюро ў складзе 9 чалавек. Сакратарамі выбраны: першым — тав. Паўлякоў, другім — т. Дрындэжык, трэцім тав. Ільіна.

Р. ДОДЗІН.

ВЫКОНВАЕМ ПРАПАНОВЫ КОМУНІСТАЎ

Па справаздачна-выбарных партыйных сходах камуністы ў сваіх выступленнях патрабавалі ад партыйных кіравнікоў, каб яны сістэматычна кантралявалі вывучэнне членамі і кандыдатамі партыі гісторыі ВКП(б) і аказвалі дапамогу самастойна ў вывучэнні асноў марксіска-ленінскага шляхам арганізацыі гутарак, лекцый і кансультацый.

Зараз у Суражскім раёне 130 камуністаў, 386 камсомольцаў і 165 беспартыйных інтэлігентнаў самастойна вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)» і тэорыю класікаў марксісма-ленінізма.

Пры райкоме партыі арганізавана лектарская група з 8 чалавек. Пасля справаздачна-выбарнага схода камуністы сталі рэгулярна наапаўчанаў партыянаў, які аказаў і вялікую дапамогу кансультацыйным, парадакам, надборам літаратуры.

РК КП(б) усе партыйна-масавую работу ўздымае з гаспадарчых заданчымі.

У раёне арганізавана 18 агітатэатраў, у якіх налічваецца 380 агітатараў. Агітатары сістэматычна выдуюць аорда катэдынаў растуць матэрыялы, у выніку раён латармінова і поўнаста развіццём з апаўчанаў па ўсёх абавязковых плацках.

Насенныя фонды ў катэдынаў засыпаны на 108 проц., капіталіны рамонт трактарнага парка і прызначана інвентара

ўвагу партыйнай прапагандае з боку гаркома. Да гэтага часу Дом партыі вельмі мае наапаўчана памішанна. Тры разы гарком выносіў па гэтым пытанню рашэнні, але ні адно з іх не выканана.

Многа ўвагі аддавалі дэлегаты пытаннем паліяпненню рэвалюцыйнай пільнасці, паліяпненню кіраванні прамысловасцю, камуніскай гаспадаркай і г. д.

Усё ў спрэчках выступіла 28 чалавек. Канферэнцыя прызнала паліяпненню лінію гаркома правільнай і практычную дзейнасць заваляючай.

На чарговыя пасяджэнні адбыліся выбары гаркома партыі, рэвізійнай камісіі і дэлегатаў на абласную партыйна-прапарандую.

Сёння адбыўся арганізацыйны пленум новаарганізаванага гаркома КП(б) тав. Пленум выбраву бюро ў складзе 9 чалавек. Сакратарамі выбраны: першым — тав. Паўлякоў, другім — т. Дрындэжык, трэцім тав. Ільіна.

Р. ДОДЗІН.

ДА УСІХ РАЁННЫХ І СЕЛЬСКИХ СОВЕТАЎ ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ

Савізіям у нашай краіне перамож канчэтно і беспаротна. Звышлася ўсе жыццё савецкай вёскай. Узмацнені катэды. Выраслі сотні тысяч выдатных майстроў сельскай гаспадаркі. Многія з іх узаагароджаны ўрадам за выдатныя ўзоры сацыялістычнай працы. Усесаюзна сельгасгаспадарчая выстаўка шэрога павазала ў нашай краіне, усею свету нашы невычарпальныя магчымасці, нашых лепшых людзей — перадавікоў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Катэдыны лад стварыў аснову для сапраўднай культурнай рэвалюцыі ў вёсцы. Цяпер перад намі стаць задача дапамагчы ўсёй масе катэдынаў стаць у адны рады з перадавікамі. Як ніколі, неабходна зараз культурна-выхаваная работа.

У састаў ёсьць багатыя матэрыялы зрабін гэта. У нас кожная апаўчанаў база, сотні тысяч культурна-асветных устаноў — школы, хата-чытальні, клубы, бібліятэкі, дамы культуры. Ёсьць выдатныя адныя сваёй рэдаме савецкай інтэлігенцы, якія з энтузіязмам удзяляюць ў грамадскім і культурнаму жыццю вёскай.

Наша краіна быстра ідзе ўперад. Культурная работа не павінна адставіць ад гаспадарча-паліяпненнага росту краіны. Нельга таму мірыцца з тым, што ў многіх сельскіх савецках яшчэ не пачаўшыся з габнейнай спадчынай мінулага — з нешмемнаста.

Нельга мірыцца з тым, каб мясцовы Совет дэпутатаў працоўных роўнадушна адносіўся да ўраданай работы хата-чытальні, клуба, Дома культуры, бібліятэкі, не працягваў клопатаў аб іх.

Трэба ўсе зрабін для ўмацавання паліяпненна-асветных арганізаў вёскай — хата-чытальні, катэдынаў клубу, дамоў культуры. Яны павінны мець чыстыя, утульныя па-

мяшанні, добрае абсталяванне, каб катэдыні прымана, у культурнай апаўчанаў боўны маглі праводзіць у іх свой досуг, займацца самаадукацыяй, слухаць радыё, удзяляючы ў сваім катэдыным зорды, аркестры, спектаклі.

Трэба паклапаціцца аб тым, каб кожны катэдыні мог атрымаць у даведзеным стаце сваёй хата-чытальні раз'ясненні, атказы на розныя хвалюючыя яго пытанні, каб тут працавалі агітатэдынаў і іншыя гурты, наапаўчанаў лекцыі, гутаркі наапаўчанаў, урача, агітатара, каб тут можна было працягнуць добрую кнігу, журналы, газету.

Вельмі важнае значэнне для культурнага росту мае мае друк — кніга, газета. Савецкія павінны дабіцца таго, каб кожная хата-чытальня, катэдынаў клуб, Дом культуры меў добрую бібліятэку, былі забеспечаны газетамі і журналамі, каб у хата-чытальні наапаўчанаў літаратурныя ветапы, голасныя чыткі.

Добрая хата-чытальня, бібліятэка, клуб у савецкай краіне часта кожнага Савецка. Гэтыя культурныя ўстановы вёскай павінны быць арганізаваны штодзённай увагай дэпутатаў, і павінна быць аказана ўсеабавае падтрыманне і дапамога з боку сельскай інтэлігенцыі.

Я ўпэўнены, што нашы новыя раённыя і сельскія Саветы дэпутатаў працоўных, сабярнічаныя паміж сабой, апаўчанаў у кароткі тэрмін зрабін хата-чытальні, клубы, дамы культуры сапраўдных культурных ачагамі вёскай, дапамогуць ліквідаваць невышмемнастаў у бліжэйшы час, вышмемнастаў гэтым сваё свяшчэннае абавязкі тэраў выбаршчыкамі.

М. І. МАЛІНІН.

(13 красавіка 1940 года. «Учительская газета», 15 красавіка).

У ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛА ЦІКАВЯЦА МЯСЦОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦЮ

У мінулым годзе Гомельскаму абласному аддзелу мясцовай прамысловасці было адшучыта 355 тысяч рублёў на будаўніцтва трох металаромонтных і адной ганчарнай майстроўняў. Усе гэтыя аб'екты павінны быць збудаваны ўжо ўжо пачаўшыся ў гэтым годзе, але з-за пазнята атрымання праектаў і канструкцый яны не былі гатовыя. Зараз заканчваецца будаўніцтва металаромонтных майстроўняў у Барне і Лоеве. Яны зоймуцца рамонтам праектаў хатаў і будыцтва вышмемнастаў тавары шырокага спажывання з апаўчанаў зярнаўнай прамысловасці апаўчанаў (вёдры, тазы, умывальнікі і іншыя рэчы).

Ужо другі год у Добрушы будзецца чарговы завод. Па плане ён павінен ужо сёлетэ даць 250 тысяч штук чаршчы. Аднак да канца будаўніцтва яшчэ дабіцца абсталявання не дастаўлена. Чарговыя працы, якія вырабляюцца ў Чарнігаве, да гэтага часу не атрыманы.

Добрушскі райвыканком мала шчырага дахода будаўніцтва вельмі важнага для раёна прадпрыемства. Неабходна для будаўніцтва завода лесаматэрыялы не адпуская. Гомельскі абласны камітэт выдасць спецыяльнае рашэнне на гэтым тэма. Але ён ні разу не правараў, як яно выконваецца.

У 1939 годзе ў Лоеве пачалося будаўніцтва электрамаляны. Будаўнічыя работы ўжо закончаны. Зараз робіцца мантаж абсталявання. Млын павінен быць закончаны ў другім квартале. Аднак пуск яго атрымаецца з-за асутнасці славяноў трансфарматара.

Кіравнікі мясцовай раёнаў абласці не зрабуні ўсёй важнасці разшырэння мясцовай прамысловасці. У Рагачоўскім раёне сёлетэ вялікая колькасць хутароў будзе саселена ў катэдынаў цэнтры. Ужо зараз неабходна паклапаціцца аб забеспячэнні катэдынаў патрэбнымі будаўнічымі матэрыяламі. У раёне-ж аб гэтым ніхто не думае. Нааўчанаў гончарскі поўнаста не наапаўчанаў. Выдзелены для

іх лесаматэрыялы не дастаўляюцца на месца работы.

Сродкі, адшучаныя з мясцовых б'юджэстаў для рамонтаў млыноў, савецкаса не выдзяляюць (Рагачоўскі, Рачынскі і іншыя раёны). Гэта затрымае рамонт.

Недастаткова кіруе прадпрыемствамі раёнаў прамысловасці Паркамжэспром БССР. Так, ва Уваравічах яшчэ ў 1936 годзе пачалі будаваць млын. Вызаканана ўжо 250 тысяч рублёў. Корпус гатоў. Ёсьць вялікая частка патрэбнага тэхнічнага абсталявання. Для сканчэння будаўніцтва неабходна яшчэ 200 тысяч рублёў, але наапаўчанаў грошай не адпуская. Балгаснікі Уваравіцкага раёна вымушаны маюць хлеб за 30—40 цэнтаў.

На далейшае развіццё мясцовай прамысловасці абласці сёлетэ асававана звыш мільёна рублёў. Па плане павінны быць ачышчаны металаромонтныя пунты ў Парэччаві (Жлобінскі раён), Баршчэўцы і Новых Воруках (Рачынскі раён), Свяцілавічах і ў мястэчку Гародзе (Рагачоўскі раён); сталарна-мобельныя майстроўні ў Барне, Лоеве, Салтанаўцы (Жлобінскі раён), Стрэпане.

Апрача гэтага, выдзелена 170 тысяч рублёў на аднаўленне і даабсталяванне млыноў.

На раздэ млыноў — у Салтанаўцы (Жлобінскі раён), Баршчэўцы (Рачынскі раён) да гэтага часу ўжываюць драўлянае паліва, у той час, як павіноў знаапаўчанаў таварына баляты. Вель усе магчымасці змяніць іх вострым тэорфам. Пытанне гэта павінна апаўчанаў апаўчанаў яшчэ ў 1939 годзе, але і да гэтага часу не вырашана. Рачынскаму і Жлобінскаму райвыканкомам неабходна ў найкаротчай тэрмін разгартуць апаўчанаў тэорфу і поўнаста забеспячыць іх прадпрыемства раёнаў прамысловасці.

С. Е. ЛАПІН,

задачым вытворча-тэхнічным сектарам Гомельскага аблпрома.

РАСЦЕ КОЛЬКАСЦЬ РАЦЫЯНАЛІЗАТАРСКИХ ПРАПАНОЎ

ЗА РУБЯЖОМ ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ў НАРВЕГІІ

ПЬЮ-ПОРК, 15 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенства Асоцыятыд Прэса і Статсгома, згодна камюніке, апублікаванага камандаваннем нарвежскай арміі, нарвежскія войскі пасля бою эвакуіравані з Хельфоса. Германскія войскі занялі Конгсберг, Ларвік і Стэвэдаль. У Трансгалар дастаўлены на самалётах з Осла германскія войскі.

У раёне Сканероў халму, на поўдзень ад Кангсвінгера, аб'явіліся ўпярныя баі. Германскія войскі фарсіравалі раку Ворна і занялі горад Эйтсвол. Яны дастыгнулі шведскай граніцы і павярнулі на поўнач да Стрэмстада, заняўшы Халдэн і Фрэдрыкстад.

ЛОНДАН, 15 красавіка. (ТАСС). Агенства Рэйтар паведавае, што германскія войскі, якія праоўваюцца ў непасрэднай блізкасці ад Осла, сутрапляюць моцнае супраціўленне — баі ідуць, у шчытнасці, на паўднёвым усходзе ад Осла ў раёне Фрэдрыкстада (я ўваходзіць у Осло-фіёрд). Паводле паведамлення шведскага друку,

немецкі занялі Сарнсберг на раце Глома на поўнач ад Фрэдрыкстада. У нарвежскім камюніке ўказваецца, што нарвежскія войскі ўтрымліваюць горад Халдэн, які знаходзіцца блізка ад шведскай граніцы. Раней газета «Датене нюхтэр» перадавала, што гэты горад капітуліраваў без супраціўлення германскаму атраду колькасцю менш ста чалавек.

Як паведамляюць, на паўночным ўсходзе ад Осла германскія войскі аказваюць супраціўленне ў раёне Эйтсвол і Кангсвінгера, падрыхтоўваючы шырокае наступленне, якое мае сваёй мэтай перарывць чыгунную сувязь з Швецыяй.

БЕРЛІН, 16 красавіка. (ТАСС). Інфармацыйнае бюро паведамляе, што, паводле вестак Шведскага тэлеграфнага агенства, учора раніца разгарэліся жорсткія баі поблізу шведскай граніцы. Германскія войскі ў многіх пунктах дастыгнулі шведскай граніцы. Нарвежскія часткі адступілі на шведскую тэрыторыю, дзе разбройваліся і інтэрніроўваліся.

Германскае паведамленне аб ваенных дзеяннях

БЕРЛІН, 15 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведавае, што, згодна апошнім весткам, наступным за Нарвегіяй, германскія войскі прадаўжаюць расшыраць заняты ім тэрыторыю. У раёне Осла германскія войскі заняты важныя нарвежскія ваенныя заводы ў Хельфосе і Конгсбергу і ўмацаваная зона Фрэдрыкстада. Высакі германскія войскі ў нарвежскіх партах праходзіць плавачна-мёртва часткова ўстаноўлена сувязь паміж асобнымі бавамі злучэннямі, дзейнічаючы да гэтага часу ўвапнёвана.

Германская авіяцыя праводзіла 14 красавіка разведчыя палёты над Паўночным морам і ўсім нарвежскім узбярэжжам аж да Нарвіка. Непасрэдна перад Нарвікам былі вымушаны перарываць ваенна-марскія сілы, у агульным у Нарвіку спадчыны. Трэба меркаваць, што англійскія ваенна-марскія сілы паспяхова праніклі ў асобныя фіёрды Паўночнай Нарвегіі і правялі там высадку дэсанту.

ДЗЕЙННІ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК У НАРВЕГІІ

БЕРЛІН, 15 красавіка. (ТАСС). Згодна паведамленням германскага інфармацыйнага бюро з Осла, германскія войскі, праоўваючыся на паўднёвы ўсход ад Осла, па-

даўляючы супраціўленне нарвежскіх войск, захавалі 300 палонных і 7 гармат і вялікую колькасць вытокаў і снаражня.

Аб'яўленне асаднага становішча ў ГАЛАНДЫІ

БЕРЛІН, 15 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро, спаслаючыся на паведамленне галандскай газеты «Статсблат», паведавае з Амстэрдама, што ўрашэннем урада ад 13 красавіка аб'яўлена асаднае становішча ў востравых правінцыях Галандыі: Гронінген, Дрэнта, Дэльфэр, Паўднёвая Галандыя, Паўночная Галандыя, Ліббург, Паўночны Брабант і Зеландыя.

СУТЭЧКА ПАМІЖ ГЕРМАНСКИМІ І НАРВЕЖСКИМІ ВОЙСКАМІ

БЕРЛІН, 16 красавіка. (ТАСС). Інфармацыйнае бюро паведамляе, што ўрашэннем ў Крystalанзандзе германскія часткі ў час учарашняга праоўвання сутрэў моцнае супраціўленне нарвежскіх трох батальёнаў, падтрыманых артылерыяй. Не гледзячы на перавагу нарвежскіх сіл, яны пасля некалькіх бою адступілі. Сярод іх было 150 афіцэраў і 2 тысячы салдат.

Германскае абвясненне паведамлення аб высадцы англійскіх дэсанту ў Нарвегіі

БЕРЛІН, 16 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамляе, што ў германскіх пайфарміраваных кругах абвясненне паведамлення аб высадцы англійскіх дэсанту ў Нарвегіі. У германскіх кругах заўважана, што гэта не пераважанае да гэтага часу паведамленне аб высадцы англійскіх войск у адрозненне ад высадкі англійскіх войск у адрозненне ад пунктаў Паўночнай Нарвегіі, магчыма, можа быць вынікам пераважання войск дэсантных высадзіўшых англійскіх войск у гэтым раёне супроць германскіх войск, аперуючых на поўначы Нарвегіі, а таксама супроць германскіх баз у Сярэдняй і Паўднёвай Нарвегіі, якія знаходзіцца ў руках немцаў.

НАЛЕТ АНГЛІЙСКИХ САМАЛЁТАУ НА БЕРГЕН

ЛОНДАН, 15 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенства Рэйтар, учора вечар англійская авіяцыя зрабіла налет на Берген. У налет прымагла ўдзел 15 самалётаў марскога авіяцыі. У выніку дэставаў бомбардзіроўкі на адным транспарце ўспыхнуў пажар. Другое судзітага. Збыта адна лятучая лодка прылінула. Адрыв з уздольнага боку ў налетзе самалётаў не вырваліся на сваю базу.

ПЕРАХОД НАРВЕЖСКИХ ВОЙСК У ШВЕЦЫЮ

ЛОНДАН, 15 красавіка. (ТАСС). Агенства Рэйтар паведавае, што згодна аўтэнтычнаму паведамленню, учора каля 3 тысяч нарвежскіх салдат перайшлі шведскую граніцу ў раёне Корнэсе і Орвен. Нарвежскія войскі былі разброены і інтэрніраваны. Апрача гэтага ў Швецыю перайшла таксама вялікая колькасць нарвежскага грамадзянскага насельніцтва.

НАЛЕТ АНГЛІЙСКИХ САМАЛЁТАУ НА БЕРГЕН

ЛОНДАН, 15 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе агенства Рэйтар, учора вечар англійская авіяцыя зрабіла налет на Берген. У налет прымагла ўдзел 15 самалётаў марскога авіяцыі. У выніку дэставаў бомбардзіроўкі на адным транспарце ўспыхнуў пажар. Другое судзітага. Збыта адна лятучая лодка прылінула. Адрыв з уздольнага боку ў налетзе самалётаў не вырваліся на сваю базу.

Англійскія і германскія страты на моры

ЛОНДАН, 15 красавіка. (ТАСС). Па вестках агенства Рэйтар, у выніку ваіны на моры Англія страціла 172 пароходы агульным вымяшчэннем 667 тыс. тон. Да ўдзялення германскіх войск у

Нарвегію страты Германіі на моры вылічаліся ў 64 пароходы агульным вымяшчэннем у 199 651 тону. Пяпер лічыць, што немцы страцілі 92 пароходы агульным вымяшчэннем у 370 тысяч тон.

Замежныя самалёты над галандскай тэрыторыяй

БРУСЭЛЬ, 15 красавіка. (ТАСС). Газета «Сур» паведамляе аб новых пералётах галандскай граніцы замежных самалётаў. Сёння раніцаю каля 9 гадзін над Льежам былі заўважаны самалёты, на якіх паліцэйскія прыналежнасць якіх устаноўлена не ўдалося. Батарэй прапінатэральны абароны акрылі агонь, што вымусіла самалёты ўзляціць.

марской галандскай граніцы былі заўважаны французскія і англійскія самалёты. Гэтыя самалёты навушлі граніцу ў розныя месцах. Азім нямецкі самалёт быў заўважан ужо ў галандскай ўзбярэжжы. На самалётах былі акрыты агонь зенітнай артылерыі. Галандскія самалёты паліцэйскія ў паветра. Урад накіраваў пратэст французскаму, англійскаму і германскаму ўладам.

КАРЭСПАНДАНТ ГАЗЕТЫ «ЛІТУВОС АЙДАС» АБВЯРГАЕ СВАЁ ПАВЕДАМЛЕННЕ

КАУНАС, 15 красавіка. (ТАСС). Літоўскае тэлеграфнае агенства паведамляе: «Хлуслівае інфармацыя, апублікаваная берлінскім карэспандантам літоўскай газеты «Літувос айдас» з паводу неправеранага паведамлення з Гагі, ужо ў

наш чытач, згодна якіх Мурманск з'яўляецца нібы базай для германскага марскога флота перад выступленнем у Нарвегію, абвергнута самім карэспандантам».

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ
У паўночнай частцы правінцыя Пэньці прадаўжаюць наступленне кітайскіх войск на Наньчан. Японцы будуць тут абарончыя злучэнні і ў некаторых месцах пераходзяць у контрнаступленне. Аляк дастыгнуць істочнага поспеху ім не ўдалося.

паз палатно Байнін-Суйюанскай чыгункі і ўзваралі каля станцыі Сарачы японскія войскі пезет. У час узрыву загінула ето японскіх салдат.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
У паўднёва-ўсходняй частцы правінцыі Шаньсі кітайскія прапінатэральны атак на гарады Чжаоцзін і Хуаньцзін. У паўднёва-заходняй частцы гэтай жа правінцыі ідуць баі ў сектары Дагу-Пунжоўскай чыгункі.


У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
Вестак аб становішчы на фронце ў Паўднёвым Кітаі няма.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
У паўднёва-ўсходняй частцы правінцыі Шаньсі кітайскія прапінатэральны атак на гарады Чжаоцзін і Хуаньцзін. У паўднёва-заходняй частцы гэтай жа правінцыі ідуць баі ў сектары Дагу-Пунжоўскай чыгункі.

На стаяўшых вестках газеты «Шаньчжуньбао», 6 красавіка кітайскія самалёты некалькі зляцілі над Кантонам. Бомбы былі срынуты над японскім аэрадромам, вайсковымі складамі і прыстанямі. Некалкі паліцэйскіх і паветра падлялося 20 японскіх самалётаў. У час бою, які завясаўся ў паветры, збыты два японскія самалёты. У той жа дзень атрал кітайскія авіяны бомбардзіроўкі японскія ваенныя аб'екты на Шахай-Нанкінскай чыгункі.

На стаяўшых вестках газеты «Шаньчжуньбао», 6 красавіка кітайскія самалёты некалькі зляцілі над Кантонам. Бомбы былі срынуты над японскім аэрадромам, вайсковымі складамі і прыстанямі. Некалкі паліцэйскіх і паветра падлялося 20 японскіх самалётаў. У час бою, які завясаўся ў паветры, збыты два японскія самалёты. У той жа дзень атрал кітайскія авіяны бомбардзіроўкі японскія ваенныя аб'екты на Шахай-Нанкінскай чыгункі.

15 красавіка. (ТАСС).



Вягляд горада Сарвала (Карэла-Фінляндія) СССР.

Фото Я. Раціна. (Фота-Кліппс ТАСС).

РАСПАЧАЛІ ПАЛЯВЫЯ РАБОТЫ

СТАРОБІН. Вясна ўстанавілася канчаткова. Стаць існыя сонечныя дні. Зазеленела трава. Перадзвыя каласы раёна прыступілі да баравання заблівага ворыва.

НА ПРЫПЦІ І НЁМАНЕ АДКРЫЛАСЯ НАВІГАЦЫЯ

У заходніх абласцях БССР у басейнах Прыпяці і Нёмана адкрылася першая соўвенная навігацыя. Пасажырскія пароходы «Мінск», «Нішнін», «Улада Советаў», «20 верасня» вышлі ў першы рейс на Лукі, Даві-Гаралок, Ляшанава. З Гродна на Нёману адправіліся пасажырскія пароходы на Масты і Пласкаўцы. Хутка на вазе масавым патокам пойдучы ў заходнія абласці соль, сахар, металы, нафта і іншыя грузы. Вячце месца ў плане навігацыі 1940 г. займае дэс. Са сканчэннем будаўніцтва Дняпрабугскага воднага канала грузы пойдучы прамым шляхам з Дняпра на Буг.

60 барж і 10 газаходаў, якія будуцьша навола.

15 красавіка ў каласе «Зара Палесся», Даманавіцкага сельсавета, на поле выехаў ўсе 4 брыгады. Перад выездам у поле ў сельгасардзі адбыўся агульны сход, на якім калгаснікі ўзялі на сябе абавязанасці закончыць сабур яравых сходаў на міжароднага пролетарскага свята 1-га мая і дабіцца ўраджайнасці зернявых не менш 100 цудоў з гектара.

На тэрыторыі былой Заходняй Беларусі пры польскіх панах не было ні аднаго ўпарадкаванага рачнога порта. Цяпер гэты парты ствараюцца Загам Наркома рачнога флота СССР заведзана акрыць 25 прыстаней на рэках заходніх абласцей.

За першы дзень учарана 11 гектараў. Ворыва праведзена добракасна. Ужо першы дзень выхату ў поле паказалі, што калгаснікі ў гэтым годзе значна лепш падрыхтаваліся да веснавай сабурі, чым у мінулым годзе.

Як паведаміў у гутарцы з нашым карэспандантам намеснік начальніка ўпраўлення Заходняга рачнога пароходства тав. Ф. А. Бібалынін, транспартны і тэхнічны флот пароходства гатую да навігацыі. Увесь флот поўнасцю адрамантаваны і пася іспытываў прыкладзі ў эксплаатацыю з ацанкамі «добра» і «вядзтва». Рамонт рабіўся ў Пінску і Гронне.

У Пінску заканчваецца будаўніцтва двух грузавых складаў, ідзе падрыхтоўка да будаўніцтва яшчэ трох складаў адкрытага і закрытага тыпу, для якіх ўжо загатоўлены канструкцыі.

У каласе поўнасцю адрамантаван сельскагаспадарчы інвентар, падрыхтавана насенне высакі кандыдынасіці.

Адрамантаван і падрыхтаван да навігацыі і непаары флот. У Даві-Гаралокі закінчана будаўніцтва 12 новых барж. Баржы сунуцца на вадзі ў бліжэйшыя дні будучы поўнасцю гатовы. У красавіку Заходняе пароходства павінна атрымаць ад Дняпра-Дзвінскага рачнога пароходства

Гэтымі днямі ў Пінску пачынаецца будаўніцтва рачнога вахала. Тут будуць абсталяваны пакоі адпачынку, мамы і дзіцяці, рэстаран, чыгальня, пасажырскія кабіны. Завержаныя праекты будаўніцтва на прыстанях больш 20 добраўпарадкаваных пасажырскіх павільёнаў.

Распачалі ворыва і каласы «Чырвоны Свашчын» і «Комунар».

Устаноўлены новыя пасажырскія лініі, якія ўвэйшлі ў распісанне 1940 г. Пасажырскія пароходы будуць курсіраваць па лініях: Гродна—Пласкаўцы, Гродна—Масты, Пінск—Ляшанаў, Пінск—Рафалаўка, Горынь—Даві-Гаралок, Пінск—Даві-Гаралок, Пінск—Целеханы і па самай буйнай магістралі Кіеў—Пінск.

Устаноўлены новыя пасажырскія лініі, якія ўвэйшлі ў распісанне 1940 г. Пасажырскія пароходы будуць курсіраваць па лініях: Гродна—Пласкаўцы, Гродна—Масты, Пінск—Ляшанаў, Пінск—Рафалаўка, Горынь—Даві-Гаралок, Пінск—Даві-Гаралок, Пінск—Целеханы і па самай буйнай магістралі Кіеў—Пінск.

п. ЛОЙНА.

1.136 удзельнікаў выстаўкі

Галоўны выставачны камітэт Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўкі ў сярэдняй удзельнікаў выстаўкі 1940 г. ад Вібеўскай абласці 1.136 экспанентаў — калгасцаў, МТС, МТФ, перадавікоў сельскай гаспадаркі.

Новы цэх на заводзе імені Варашылава

На мінскіх станбабудуічым заводзе імені Варашылава пущаны ў эксплуатацыю новы тэрычы цэх. Ён абсталяваны найвышэйшымі ўскааналенымі механізмамі, цыментавырабнічымі закладчынімі і электраадрушнічымі печамі і прызначан для тэрычнай апрацоўкі дэталей і вышчэпкі, многа

свагта і працоты ствараюць добрыя ўмовы для работчы.

Выстаўка „Прамысловасці і промааперацыя БССР“

У Мінску ў пачатку мая арганізуецца рэспубліканская выстаўка «Прамысловасці і промааперацыя БССР». Шматлікія натуральныя асцяжніцы, дыяграмы, фотыздымкі наглядна пакажуць, як выконваюцца рашэнні XVIII з'езда партыі аб ускарменні развіцця прамысловасці і прамысловай калерарыі. Спецыяльная карта адлюструе развіццё ўсёй прамысловасці БССР. Выстаўка будзе складаная з 12 аддзелаў, дзе будуць прадстаўлены

Новы цэх значна палепшыць якасць апрацоўкі дэталей і павысіць прадукцыйнасць працы.

Агульны кошт будаўніцтва — поўнаўдзельна рублёў. (БЕЛТА).

Агульны кошт будаўніцтва — поўнаўдзельна рублёў. (БЕЛТА).

КОРАТКА

- Беларуская кантора Галоўкінопрапаганды выпуская гэтымі днямі на экраны рэспублікі новыя гуквы мастацкія амерыканскія фільмы «100 мукан» і «Віды дзюччына». Рэжысёр—Герман Костэрліг, пастановішчык вядомых фільмаў «Пестар», «Капрынна», «Маленькая мама». Музыка фільма складзена з твораў Чайкоўскага, Вагнера, Ліста, Моцарта і Вердзі.
- Грамадзянскі гор. Оршы П. Л. Гурэвіч апаіла ля газетнага кіёска загорнуць у паперы 300 руб. Яна здала грошы горміліцы для звароту паліцэйшаму.
- Асоўвіцкім арганізацыя Клімавіцкага зоаагучнага падрывоўе в 1 мая выпуск 40 вараўнаўскіх стралякоў і 35 значністаў ГПА.

ЮРЫДЫЧНЫ ІНСТЫТУТ ПРАВОДЗІЦЬ НАВУКОВУЮ СЕСІЮ

Юрыдычны інстытут праводзіць 20 па 27 красавіка г. г. навуковую сесію, прысвечаную 70-годдзю з дня нараджэння В. І. ЛЕНІНА. На сесіі будуць заслуханы і абмеркаваны наступныя даклады:

- 20 КРАСАВІКА — даклад дацэнта-кандыдата юрыдычных навук — В. Г. Пінсбург на тэму: «ЗЫЦЦЕ І ДЗЕЙНАСЦЬ В. І. ЛЕНІНА»; даклад навуковага работніка П. М. Гефмана на тэму: «ЛЕ-НІН — СТВАРАЛЬНІК БОЛЬШЭВІЦКАЙ ПАРТЫІ».
- 21 КРАСАВІКА — даклад дацэнта-кандыдата юрыдычных навук Л. А. Рудніцкага на тэму: «БА-РАЦЬБА ЛЕНІНА І СТАЛІНА ЗА СОВЕТЫ, ЯК ДЗІЯРЖАВУЮ ФОРМУ ДЫКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРІЯТА»; даклад навуковага работніка тав. Леніна на тэму: «ЛЕНІНСКАЯ ТЭОРЫЯ ПІЗНАН-НЯ».
- 22 КРАСАВІКА — даклад дацэнта А. П. Сіманова на тэму: «БА-РАЦЬБА ЛЕНІНА СУПРОЦЬ ЭКАНАМІЧНЫХ ТЭОРЫЯў ЛЕ-ГАЛЬНЫХ МАРКСІСТАў».
- 23 КРАСАВІКА — даклад прафесара П. А. Кавалюка на тэму: «КРАХ ДЗІЯРЖАўНАСЦІ ПАНСЬКАЙ ПОЛІЦЫІ».
- 25 КРАСАВІКА — даклад дацэнта Ф. І. Гіва на тэму: «НЕСА-ПРАДНАСЦЬ ДАГАВОРАў ПА СОВЕТСКАМУ ГРАМАДЗЯЎСКА-МУ ПРАВУ»; даклад навуковага работніка Ф. В. Зайчэка на тэму: «СКАСАВАННЕ ПРАПОНАТА ДАГАВОРА ПА СОВЕТСКАМУ ЗА-КОНАДАўСТВАУ».
- 26 КРАСАВІКА — даклад дацэнта Г. Н. Годора на тэму: «ЗАКОНА-ДАРЧАЯ ІНІЦІЯТІВА»; даклад дацэнта В. Е. Бабылёва на тэму: «ВІДЗІМСКІ-БУДЛАГА», ЯК ІСТОРЫК РУСКАГА ПРАВА».
- 27 КРАСАВІКА — работа секцыі: На секцыі грамадзянскага права будуць заслуханы даклады — кандыдата юрыдычных навук А. Н. Юрашквіча на тэму: «АБІЕКА ПА РЫМСКАМУ ПРАВУ»; На секцыі ордэнага права — даклад навуковага работніка М. С. Штэйнгіна на тэму: «СУДОВАЯ ІДЕНТЫФІКАЦЫЯ АГЕНТАўСЬКАГА ЗВОНУ».
- На секцыі гісторыі дзяржавы і права — даклад дацэнта М. Г. Луцішкіна на тэму: «ЮРЫДЫЧНЫЯ АС-НОВЫ ПРЫНЦЫПАТА АўТУСТА».

Авіяпаштовыя лініі ў БССР

З устанавленнем літлага надвор'я пачнецца рэгулярнае курсіраванне пашто-вых самалётаў па БССР. Карэспанданцы і газеты з Мінска будуць дастаўляцца ў той жа дзень ва ўсходнія абласныя цэнтры, а таксама раёныя цэнтры. Адрэадуюцца новыя авіяпаштовыя лі-

РЭАЛІЗАЦЫЯ 14-Й ЛАТАРЭІ АСОВІЯХІМА

З выключнай актыўнасцю праходзіць у рэспубліцы рэалізацыя білету 14-й усеагульнай латарэі Асоўвіяхіма. У Мінску за першы дзень рэалізацыя білету па суму звыш 50 тысяч рублёў. На такіх прапарцыях, як МТЭС № 2, завод імені Маснікова, гаражы Соўнаркома і інш., рэалізацыя ўжо закончана.

Сярод работчы завода імені Маснікова рэалізацыя білету на 5.900 рублёў. Багачар МТЭС-1 тав. Гельфанд набываў латарэйныя білеты на 30 рублёў. Яго прыкладу паследавалі многія работчы электрастанцыі.

Актыўна ўдзельнічаюць у рэалізацыі латарэй хатнія гаспадыні. Пярвіначна асоўвіяхімаўская арганізацыя домаўпарадкавання № 162, дзе старшынёй савета тав. Флейшман, абавязалася рэалізаваць білету на 300 рублёў. На працягу 15 красавіка сярод хатніх гаспадынь гэтага домаўпарадкавання рэалізацыя білету на 900 рублёў.

Спаборніцтва вадзіцеляў аўтамашынаў

Гэтымі днямі ў Мінску адбыліся спаборніцтва вадзіцеляў аўтамашынаў і матацыклаў на лепшае веданне правілаў вадзіцельскага руху і асцяжкі безапаснасці. Удзельнікі спаборніцтва прайшлі дыстанцыю ў 9,8—11,2 кіламетра. На шляху яны пераходзілі ўчасткі «заварожаныя».

На колькасці машын, іх мастацкаму афармленню і тэхнічным рэзультатах па групе лепшых машын першае месца заняла каманда гаража Соўнаркома БССР, па групе грузавых — каманда сапраста, па матацыклах — каманда спартыўнага таварыства «КІМ».

Лепшыя індывідуальныя рэзультаты паказалі: вадзіцель легкавога аўтамашыны гаража ЦК КП(б)В тав. Піпіннін, вадзіцель грузавога машыны Тэаўвіцкага тав. Грэгумян і матацыкліст аўтамагалаў тав. Баравік.

Экскурсіі настаўнікаў заходніх абласцей

Наркамаг асветы БССР закупіў 115 публікацый па экскурсіі і падарожжы па Савецкаму Саюзу для лепшых педагогаў заходніх абласцей рэспублікі. Педагогі зробіць падарожжы па Дняпру, Чорнаму мору, пабываюць у Брыле, на Каўказе, Кіеве, Дняпрапетровску, на Дняпрагасе і ў іншых вядомых месцах пашы квіт-леючай рэалізацыі. Экскурсіі адбудуцца на працягу мая—ліпеня.

РАСКРАДАЛЬНІК СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАЙ УЛАСНАСЦІ

Рудкоў І. І. у 1937 годзе працаваў класушчыком стовары № 2 у Лепелі. Ён сістэматычна раскравіў прадукты, пін-ствавалі. Рэвізія ўстанавіла недахват прадуктаў на 1130 руб. Рудкоў азнавіў з работы, абавязавшы ўнесці гэтую суму. Неўзабаве Рудкоў устроіў закладчыкам магнавіна № 2. Тут ён не толькі раскравіў тавары, але прысваіваў грошы, атрыманыя ад закладчыкаў ларкоў для злучы адзельна Дзяржбанка. Усяго ім было раскравіна каля 9 тысяч рублёў.

У калі 1937 года значныя скарбы і тоды ў снежні 1939 года быў затрыман у Вібеўску.

Справа разглядаў Вітомскі нарсуд. Рудкоў поўнасцю прызнаўся ў сваіх злачынствах і расказаў, што на працягу двух год скарываўся ў Крайскай Рашчыні, што пра яно ўжо забыліся, ён прыхаў у Вібеўск.

Нарсуд прыгаварыў раскравіцеля сацыялісцкай уласнасці да 10 год пазбаўлення волі. М